

## Заклад

### Рыгор Сітніца

У беларускай мове юрыдычны тэрмін „заклад“ згадваецца яшчэ ў Статуте Вялікага Княства Літоўскага. Шматлікія захопніцкія навалы, што не міналі нашага краю, надалі гэтаму слову зусім іншы сэнс, трывала замацаўшы ў беларускай съядомасці слова „закладнік“.

Ісьці ў **заклад**, купіць на **заклад**, аддаць у **заклад**, **закладваць** нейкую справу. Тут дарэчы будзе згадаць і съята Закладзіны, калі, заклаўшы першы камень у падмурак, дужа натомленыя работнікі пачыналі імпэтна „**закладаць за каўнер**“.

Апроч іншага, не дае пра сябе забыць і паспяховая **закладка** калгасамі фуражу, пра што рэгулярна інфармуе сваіх слухачоў беларускае савецкае радиё.

Можна было б прыгадаць яшчэ нешта, але ўсе гэтыя **заклады** трацяць амаль усялякі сэнс перад тым значэннем, якое займела гэтае слова ў краіне саветаў.

**Закладваючы** ўласнага бацьку, можна было лёгка выйсьці і піянэры-героі, як гэта зрабіў славуты Паўлік Марозаў, стаўшы прыкладам для кожнага савецкага дзіцяці. **Заклаўшы** суседа, шмат хто здолеў спатоліць уласную зайдрасцьці ці адквітаць нейкую крыўду. Варта пачаць **закладваць** начальніка, каб куды бліжэйшаю зрабілася таемна жаданая пасада. **Закладваючы** з пэўнай рэгулярнасцю, чалавек набываў шанец зрабіць сваю прыродную схільнасць хлебнаю прафесіяй у штаце адпаведнай установы.

Аднак, якой бы ўдалай ні аказалася гэтая кар'ера, яна проста нішто ў параўнаньні з мажлівасцю аддаць у **заклад** дзеля ўласнага інтэрасу цэлую краіну, тым самым зрабіўшы **закладнікамі** ажно 10 мільёнаў чалавек.

## Заўзятар

### Сярэсук Сокалаў-Воюш

**Заўзятар**. Гэтае слова з'явілася ў беларускай мове ў першай палове 80-ых, калі нацыянальна съведамая моладзь пайшла на стадыёны. Ужыванае перад тым пазычанае з расейскай **балельшчык** аніяк ня лезла ў систэму мовы і вымагала як найхутчэйшай замены. Вось тады два паэты — Алег Бембель і Але́сь Разанаў — прапанавалі **заўзятара**. Пры гэтым сама з'ява **заўзятарства** была падзеленая на тры катэгорыі:

1. **Заўзятар** — той, хто арыентуецца ў спорце, чытае адмысловыя выданыні, ведае лічбы й імёны, карацей — аматар прафесійнага ўзроўню.

2. **Заўзей** — той, хто ходзіць на стадыёны, ведае, што адбываецца ў спорце, але ў адрозненінне ад **заўзятара** ён вылучна аматар.

3. **Заўзюк** — самая калярытная і небяспечная постачь на tryбунах. Ён мала ў чым арыентуецца, почасту з'яўляецца на спаборніцтвы нападпітку. Гэта ён, **заўзюк**, роспачна вые, калі ягоная каманда прайграе, і дзіка трывомфуе, калі наадварот. Яго лёгка можна пазнаць на tryбуне па адкаркаванай бутэльцы і кавалку кілбасы.

Гэты падзел на катэгорыі, як і слова **заўзець** (балець), у мове пакуль што не прыжыліся.

Цяпер слова *заўзятар* можна пачуць як з вуснаў саміх *заўзятараў*, так і ад тэле- і радыёкамэнтатараваў, а таксама адшукаць у прэсе. Вось толькі ў слоўніках яго ўсё яшчэ няма. Зразумела, што слова *заўзятар* паходзіць ад *заўзаты*, а гэта і той, хто стала і з захапленнем займаецца чым-небудзь, гэта і *ўпарты* ды напорысты.

Слова *заўзаты* мае большыня славянскіх моваў, а вось *заўзятара* — толькі мы.

## Заходнік

### *Уладзімер Арлоў*

У Тлумачальным слоўніку беларускае мовы можна са зыдзіўленнем вычытаць, што „*заходнік* — гэта прыхільнік заходніцтва як альтэрнатывы славянофільству“. Між тым кожнаму беларусу вядома, што *заходнік* — гэта чалавек, якому пащчасьціла жыць на той частцы Беларусі, куды бальшавіцкія парадкі прыйшлі толькі ў верасьні 1939 году. Доўгі час пасля гэтак званага вызвольнага паходу Чырвонай арміі слова „*заходнік*“ у партыйна-савецкім лексыконе азначала чалавека нядобранадзейнага, гатовага ў любы момант здрадзіць съветльым ідэалам сацыялізму ды схаўрусаўца з клясавым ворагам. Каб *заходнікі* мацней палюблі родную савецкую ўладу, іх дзясяткамі тысячаў вывозілі ў сібірскія і казахстанскія лягеры. Адных — за тое, што багацей жылі, другіх, як Натальлю Арсеньеву, — за тое, што пісалі вершы пра Беларусь, а не пра БССР, трэціх — проста за тое, што скоса пазіралі на прысланае Москвой начальнства.

Тым часам для паспалітых жыхароў усходніе Беларусі слова „*заходнік*“ на колькі дзесяцігодзьдзяў сталася сынонімам чалавека заможнага і грунтоўнага. Калі ўсходнікі аддавалі дачку замуж за *заходніка*, лічылася, што дзеўцы паshanцевала. „У нас хлеб з кавалачкам сала, — з зайздрасцю казалі на спустошанай калгасамі памежнай Полаччыне, — а ў іх, *заходнікаў* глыбоцкіх, — сала з кавалачкам хлеба“.

Напрыканцы XX стагодзьдзя колішняга падзелу грамадztва на ўсходнікаў і *заходнікаў* нібыта не адчуваецца. Але на заходзе краіны па-ранейшаму жывуць лепей. Там чысьцейшыя ды ўтульнейшыя гарады і мястэчкі, там багацейшыя вёскі, дый самі людзі самавіцейшыя. Як казалі калісьці камуністычныя пропагандысты ды агітаторы: „Вот оно, тлетворное влияние *Zapada*“.

## Заходнік

### *Рыгор Барадулін*

Змалку памятаю, як лавілі рыбу прыладай, якая называлася „*заходнік*“ — літаратурна прынятая назва „таптуха“.

З паслявайны памятаю таксама іншае значэнне слова „*заходнік*“ — жыхар так званых *заходніх* вобласцяў Беларусі, якія ў 1921 годзе бальшавікі без удзелу прадстаўнікоў Беларусі ў Рызе аддалі пад Польшчу. І ў верасьні 1939 году на штыках Чырвонай арміі адбылося ўзъяднанье Беларусі, нават Беласточчына ўвайшла ў склад БССР.

Тады Янка Купала пісаў: „Ты з Заходній, я з Усходній нашай Беларусі,